



Тамара ВАЙГЕНІЦА,
намеснік загадчыка
па асноўнай дзейнасці,
Гальшанскі яслі-сад
Ашмянскага раёна
Гродзенскай вобласці

ПАДМУРАК ДЛЯ ДАЛЕЙШАЙ РАБОТЫ

Патрыятычнае выхаванне ў сучасных умовах — адзін з цэнтральных накірункаў у адукацыйнай рабоце з дзецьмі. Менавіта таму Гальшанскі яслі-сад з 2015 года працуе ў рамках рэспубліканскага інавацыйнага праекта «Укараненне мадэлі арганізацыі працэсу патрыятычнага выхавання ва ўстанове дашкольнай адукацыі». Патрыятызм як маральная якасць не ўзнікае сам па сабе — ён з’яўляецца вынікам мэтанакіраванага выхавання ў дашкольным узросце, бо гэта найбольш спрыяльны перыяд для далучэння дзіцяці да нацыянальнай культуры. Педагагічныя работнікі нашай установы адукацыі сістэмна і плённа працуюць у вызначаным накірунку. Патрыятычнае выхаванне ажыццяўляецца праз усе віды дзіцячай дзейнасці: гульні, заняткі, мерапрыемствы, формы актыўнага адпачынку. Яно бачна ў дэталях інтэр’еру.



У кожнай групе абсталяваны куткі «Мая Радзіма — Беларусь», «Я — беларус», у якіх назапашаны матэрыял па азнаямленні выхаванцаў з аграгарадком Гальшаны, яго славацямі, знакамітымі землякамі, культурай беларускага народа, звычаямі і традыцыямі, сімволікай, нацыянальнымі святамі. Дапаўненнем стала стварэнне міні-музеяў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: «Беларускі лён», «Беларуская саломка», «Беларускае ганчарства», «Вырабы з лазы, лыка, бяросты», а таксама афармленне альбомаў з метадычнымі рэкамендацыямі па кожнай тэме для педагагічных работнікаў.

Музейны пакой установы дашкольнай адукацыі «Беларуская хатка» папоўніўся экспанатамі беларускай вышыўкі, ткацтва. У метадычным кабінце размешчана мультымедыятэка віртуальных музеяў «Мая малая радзіма», «Беларусь — мая Радзіма».

У яслях-садзе аформлена карта «Падарожжа па Гальшанах», дзякуючы якой выхаванцы



знаёміяцца з выдатнымі мясцінамі сваёй малой радзімы, бо выхаванне любові да яе, да месца, дзе дзіця нарадзілася, дзе знаходзіцца яго дом, стане ў будучым асновай для выхавання любові, павагі да сваёй краіны.

Менавіта ў дашкольным узросце фарміруецца самасвядомасць дзіцяці. Таму мы аб'ядналі намаганні ўстановы дашкольнай адукацыі і сям'і, што паспрыяла выхаванню ў дзяцей працавітасці, гуманізму, патрыятызму, фарміраванню актыўнай жыццёвай пазіцыі. Бацькі дапамагаюць папаўняць экспазіцыі створаных у групах міні-музеяў па сучас-

ным дэкаратыўна-прыкладным мастацтве Беларусі, актыўна ўдзельнічаюць ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзяцца ў яслях-садзе: у экалагічных акцыях, экскурсіях, забавах, віктарынах і інш. Плённая праца педагагічных работнікаў і бацькоў спрыяла рэзультатыўнаму ўдзелу нашых выхаванцаў у міжнародных конкурсах.

Планамерная сістэматычная работа, выкарыстанне разнастайных форм і метадаў, агульныя намаганні ўстановы дашкольнай адукацыі і сям'і даюць станоўчыя вынікі і становяцца падмуркам для далейшай работы.



Данута СКАРЖЫНСКАЯ,
выхавальнік дашкольнай адукацыі
вышэйшай катэгорыі,
Гальшанскі яслі-сад
Ашмянскага раёна
Гродзенскай вобласці

АДКУЛЬ МОЙ РОД

ЗАБАВА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ СТАРШАЙ ГРУПЫ (5–6 гадоў)

З УДЗЕЛАМ БАЦЬКОЎ

Праграмныя задачы: стварыць умовы для сумесных зносін дзяцей і бацькоў; замацоўваць уяўленні пра сям'ю, малую радзіму, аб тым, што ў кожнага чалавека ёсць імя, аб членах сям'і, іх сваяцкіх сувязях, камунікатыўныя ўменні; развіваць сацыяльную актыўнасць у зносінах і сумеснай дзейнасці з аднагодкамі і дарослымі, цікавасць да гісторыі сваёй сям'і; выхоўваць гуманныя адносіны, эмацыянальную прыхільнасць і давер да блізкіх.

Матэрыял і абсталяванне: фотавыстава «Мая сям'я», радаводны сямей, аўдыязапіс песні «У друзей нет выходных» (сл. и муз. Т. Залужной) у выкананні групы «Барбарыки».

Ход мерапрыемства

Вядучы (В.). Мы жывём з вамі на Ашмяншчыне, у адной з самых старажытных вёсак Беларусі, багатай на знакамітых людзей. Як называецца наша вёска? (*Адказы дзяцей.*) Ці ведаеце вы, адкуль пайшла яе назва? (*Назва пай-*

шла ад імя заснавальніка — князя Гольшы.) Якіх знакамітых людзей нашай вёскі вы ведаеце? (*Соф'я Гальшанская, княжна з роду Гальшанскіх, стала каралевай Польшчы. Ёй у цэнтры Гальшан узведзены помнік. Юліянія Гальшанская, княжна з роду Гальшанскіх, прылічана да святых.*)

Гэта нашы продкі, якія праславілі свой род станоўчымі справамі. Мы таксама можам пакінуць пасля сябе добры след. Па ваших учынках будуць памятаць і меркаваць пра ваш род, сям'ю.

Прапаную сёння адправіцца ў вандроўку «Адкуль мой род».

Прыпынак «Наша сям'я»

В. Сям'я з'явілася на зямлі даўным-даўно.
— Кожны знае,
Што сям'я —
Гэта, перш за ўсё, —
Сем Я...

К. Жук